

МІЖНАРОДНЫ
ДЗЯРЖАЎНЫ
ЭКАЛАГІЧНЫ
ІНСТЫТУТ ІМЯ А.Д.САХАРАВА
**БЕЛАРУСКАГА
ДЗЯРЖАЎНАГА
УНІВЕРСІТЭТА**



ТАБЕ,
ПЕРШАКУРСНІК!

www.iseu.bsu.by

www.vk.com/isei.bsu

www.t.me/isei_bsu_bot

www.instagram.com/isei_bsu



ВІНШУЕМ ЦЯБЕ, ДАРАГІ СТУДЭНТ!

МДЭІ ІМЯ А.Д.САХАРАВА — ГЭТА:

- вядучая навучальная ўстанова Беларусі па падрыхтоўцы кадраў па спецыяльнасцях экалагічнай скіраванасці;
- базавая арганізацыя дзяржаў-удзельніцаў СНД па экалагічнай адукацыі;
- унікальныя экалагічныя спецыяльнасці.

МІСІЯ

Місія Міжнароднага дзяржаўнага экалагічнага інстытута імя А. Д. Сахарова — спрыяць фарміраванню спецыяліста, які адчувае адказнасць за стан навакольнага асяроддзя і развіваецца на аснове глыбокіх ведаў, інавацыйнага мыслення, прыродааащчаджальных тэхналогій.

ФАКУЛЬТЭТЫ

Экалагічную адукацыю можна атрымаць на трох факультэтах:

- маніторынгу навакольнага асяроддзя;
- экалагічнай медыцыны;
- павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.

Асобны кірунак дзейнасці — павышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўка спецыялістаў Рэспублікі Беларусь, краін СНД і іншых дзяржаў па радыёэкалогіі, радыяцыйнай бяспецы, радыёбіялогіі, экалагічнай медыцыне.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА

Акадэмічная мабільнасць студэнтаў і выкладчыкаў МДЭІ ім. А.Д.Сахарова БДУ — найважнейшы накірунак дзейнасці.

77 дамоваў аб супрацоўніцтве з замежнымі партнёрамі ў галіне адукацыі, навуковых даследаванняў і інфармацыйнага абмену.

Актыўнае міжнароднае супрацоўніцтва з краінамі блізкага і далёкага замежжа (сумесныя праекты, праграмы абмену).

Правядзенне міжнародных алімпіяд, навуковых канферэнцый («Сахараўскія чытанні» і інш.).

НАВУКОВАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ

Навуковыя даследаванні і распрацоўкі, нацыянальныя і міжнародныя праекты ў сферы ліквідацыі і прагназавання наступстваў радыяцыйных і іншых экалагічных аварыяў, аналізу ўплыву радыяцыі і іншых прыродных і тэхнагенных фактараў на розныя якасці, дыягностыкі і прафілактыкі захворванняў, абумоўленых неспрыяльнымі фактарамі навакольнага асяроддзя, здзяйснення экалагічнага маніторынгу і аўдыту ў іншых сумежных галінах.

Супрацоўніцтва з МАГАТЭ, вядучымі арганізацыямі ў сферы экалогіі і медыцыны.



ФАКУЛЬТЕТ МАНІТОРЫНГУ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

Факультэт рыхтуе студэнтаў па групе інжынерных спецыяльнасцяў, звязаных з забеспячэннем рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, экалагічнай і радыяцыйнай бяспекі і аховы наваколля.

Практычная падрыхтоўка праходзіць у лабараторыях інстытута, аснашчаных сучасным абсталяваннем, а таксама на базе прадпрыемстваў прамысловага і энергетычнага сектара падраздзяленняў Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, навукова-даследчых цэнтраў, Белгідрамета, праектных арганізацый, парку Высокіх тэхналогій і медыцынскі ўстаной.

Студэнты вывучаюць замежныя мовы (ангельская, нямецкая, французская, іспанскі).

Кантакты

Адрас: г. Мінск, вул. Батанічная, 15, каб. 302

Дэкан: *Жылко Вячаслаў Уладзіміравіч*
+375 17 396 71 77

Спецыялісты дзённага (вочнага) аддзялення:
+375 17 377 91 76

Спецыялісты завочнага аддзялення:
+375 17 399 91 75

E-mail: fmos@iseu.by

ФАКУЛЬТЭТ ЭКАЛАГІЧНАЙ МЕДЫЦЫНЫ



Факультэт рыхтуе студэнтаў па групе медыцынскіх спецыяльнасцяў: медыка-біялагічная справа і медыцынская экалогія. У склад факультэта ўваходзяць шэсць кафедраў, восем навучальных лабараторый і пяць навукова-даследчых лабараторый.

Практычная падрыхтоўка праходзіць у лабараторыях інстытута, на базе клінік, клінічных і навукова-даследчых лабараторый, у інстытутах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, у клінічных і навукова-даследчых інстытутах Міністэрства аховы здароўя, у арганізацыях і ўстановах медыка-прафілактычнага і лекавага профіляў.

Кантакты

Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 421

Дэкан: *Сыса Аляксей Рыгоравіч*

+375 17 379 93 59

Спецыялісты дзённага (вочнага) аддзялення:

+375 17 379 93 59

Спецыялісты завочнага аддзялення:

+375 17 379 93 59

E-mail: fem@iseu.by



ФАКУЛЬТЭТ ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ПЕРАПАДРЫХОЎКІ

Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрахтоўкі прапануе правядзенне навучання па васьмі адукацыйных праграмах павышэння кваліфікацыі (спіс праграм вы знойдзеце на нашым сайце iseu.bsu.by).

Працягласць перыяду навучання складае 36-40 акадэмічных гадзін (5 працоўных дзён). Па заканчэнні навучання слухач атрымлівае пасведчанне ўсталяванага дзяржаўнага ўзору.

Факультэт таксама ажыццяўляе набор груп на перападрахтоўку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю, па пяці спецыяльсцях перападрахтоўкі (спіс спецыяльнасцяў вы таксама знойдзеце на нашым сайце iseu.bsu.by).

Па заканчэнні навучання выдаецца дыплом аб перападрахтоўцы ўсталяванага дзяржаўнага ўзору з прысваеннем суадказнай кваліфікацыі.

Кантакты

Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 318

Дэкан: *Пуцік Уладзімір Станіслававіч*
+ 375 17 324 98 61

Спецыялісты дзённага (вочнага) аддзялення:
+ 375 17 324 98 61

Спецыялісты завочнага аддзялення:
+ 375 17 324 98 61

E-mail: fpk@iseu.by

СТУДЭНЦКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ

ПА ГА «БРСМ» з правамі РК:

- магчымасць рэалізаваць свой творчы патэнцыял, ува-собіць творчыя ідэі;
- удзел у студэнцкіх праектах, акцыях, мерапрыемствах;
- удзел у камандных спаборніцтвах;
- выезд на прыроду.

Куды звяртацца: каб. 411

Тэлефон: +375 29 886 02 48

www.vk.com/brsm_isei_bsu

www.instagram.com/isei.bsu_brsm

Творчы саюз — аб'яднанне ўсіх таленавітых студэнтаў, супрацоўнікаў і выпускнікоў інстытута.

У саюз уваходзяць вакалісты, танцоры, музыкі, вядучыя, акторы, арганізатары мерапрыемстваў, удзельнікі КВЗ і інтэлектуальных гульняў, розныя творчыя калектывы, а таксама ўсе тыя, хто звязаны з творчай дзейнасцю.

Да каго звяртацца: Ганцэль Кацярына Генадзьеўна

Куды звяртацца: каб. 411

Тэлефон: +375 33 604 03 66

www.vk.com/ts_isei_bsu

З нагоды пытанняў **спорту** звяртацца да начальніка спартовага клуба Святлане Уладзіміраўне Аксенчык:

Тэл.: +375 29 270 38 23, каб. 104.

З нагоды пытанняў **вольнага часу** звяртацца да начальніка аддзела выхаваўчай працы з моладдзю Наталле Яўгенаўне Кошкінай:

Тэл.: +375 17 337 25 27, каб. 314.




Ж/Д ВАКЗАЛ — ДАЎГАБРОДСКАЯ, 23/1

- па сіняй галінцы метро да ст. м. «Кастрычніцкая»;
- пераход на чырвоную галіну метро ст. м. «Купалаўская»;
- па чырвонай галінцы метро да ст. м. «Трактарны завод»;
- выхад супраць руху цягніка, на паверхні направа.

Ж/Д ВАКЗАЛ — БАТАНІЧНАЯ, 15

- выхад па руху цягніка, на паверхні направа на трамвайны прыпынак у горад;
- на трамваях № 3, 6, 7 да прыпынку «Батанічная»;
- пешшу па 1-ым Цвёрдым завулку ўздоўж Інстытута газу.




АСНОЎНЫЯ МАРШРУТЫ

МАРШРУТ 1

- па сіняй галінцы метро да ст. м. «Плошча Перамогі»;
- далей – на трамваях № 3, 6 ехаць да прыпынку «Батанічная».
- далей – на трамваях № 3, 6 ехаць да прыпынку «Трактарны завод».

МАРШРУТ 2

- па сіняй галінцы метро да ст. м. «Кастрычніцкая»;
- пераход на чырвоную галінку метро ст. м. «Купалаўская»;
- рух да ст. м. «Трактарны завод».



З першага семестра ўсе студэнты бюджэтной формы навучання атрымліваюць аднолькавую стыпендыю ў памеры, усталяваным дзяржавай на бягучы перыяд.

Студэнты, якія маюць ільготы, могуць атрымаць надбаўку (за падрабязнай інфармацыяй звяртайцеся ў свой дэканат).

Студэнты з малазабяспечаных сем'яў маюць права на матэрыяльную дапамогу.

Права на павышаную стыпендыю маюць студэнты, якія вядуць актыўнае грамадскае жыццё або якія займаюцца навуковай актыўнасцю (надбаўка прызначаецца па ўзгадненні са студэнцкім прафкамам або камітэтам БРСМ).

Зыходзячы з сярэдняга бала, атрыманага падчас першай экзаменацыйнай сесіі, прызначаецца павышаючы каэфіцыент.

Пры атрыманым сярэднім бале ніжэй 5.0 студэнт пазбаўляецца права на атрыманне стыпендыі.

АФАРМЛЕННЕ ПЛАСТЫКАВАЙ КАРТЫ

Афармленне пластыкавай карты, неабходнай для атрымання стыпендыі, ажыццяўляецца цэнтралізавана.

Для афармлення пластыкавай карткі ў індывідуальным парадку звяртайцеся ў ААТ «Белаграпрамбанк» па адрасе вул. Маякоўскага, 154 або пр. Партызанскі, 52. Праз некаторы час вам выдадуць пластыкавую картку і дамову, у якім будзе паказаны нумар вашага банкаўскага рахунку. Гэтыя дадзеныя вы павінны неадкладна перадаць у бухгалтэрыю.

ЗАПОМНІ!

РАСКЛАД ЗВАНКОЎ

**ВУЧЭБНЫ КОРПУС ПА АДРАСЕ:
вул. Даўгабродская, 23/1**

1	ПАРА	8.00 – 9.20
2	ПАРА	9.35 – 10.55
3	ПАРА	11.05 – 12.25
4	ПАРА	12.55 – 14.15
5	ПАРА	14.25 – 15.45
6	ПАРА	15.55 – 17.15
7	ПАРА	17.25 – 18.45
8	ПАРА	18.55 – 20.15

**ВУЧЭБНЫ КОРПУС ПА АДРАСЕ:
вул. Батанічная, 15**

1	ПАРА	8.30 – 9.50
2	ПАРА	10.05 – 11.25
3	ПАРА	11.35 – 12.55
4	ПАРА	13.25 – 14.45
5	ПАРА	14.55 – 16.15
6	ПАРА	16.25 – 17.45
7	ПАРА	17.55 – 19.15
8	ПАРА	19.25 – 20.45

*Расклад заняткаў можна знайсці на нашым сайце iseu.bsu.by,
раздзел «Студэнту і выкладчыку»*

РЭГІСТРАЦЫЯ

Студэнтам I курса дзённай формы навучання па-трабуецца часова я рэгістрацыя. Адсутнасць адзнакі аб рэгістрацыі пазбаўляе студэнта права на медыцынскае абслугоўванне па месцы жыхарства і права карыстання бібліятэкамі Мінска, а таксама можа выклікаць цяжкасці пры прыладзе на працу.

Рэгістрацыя іншагародніх студэнтаў дзённай формы навучання да 18 гадоў, якія не атрымалі гуртажытак, бясплатная.

Для астатніх студэнтаў дзённай формы навучання ад 18 гадоў рэгістрацыя ажыццяўляецца па жаданні (кошт — 0,5 базавай велічыні).

Рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца да 01.10.2021 па адрасе вул. Даўгабродская 23/1, каб. 317.

Документы:

1. заява аб рэгістрацыі (выдаецца на месцы);
2. даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (выдаецца ў дэканаце);
3. пашпарт;
4. квітанцыю аб аплаце дзяржаўнай пошліны (р/с выдаецца на месцы).

Працэдура рэгістрацыі ажыццяўляецца да 3-х дзён з моманту падачы заявы. Па завяршэнні выдаецца пасведчанне аб рэгістрацыі па месцы знаходжання.

Для юнакоў, якія навучаюцца на 1 курсе дзённай формы навучання (акрамя замежных грамадзян):

З 01.09.2021 па 01.10.2021 **неабходна стаць на вайсковы ўлік у 317 кабінце (вул., Даўгабродская, 23/1).** Для пастаноўкі на ўлік неабходна запоўніць спецыяльную картку (пазначыць асабістыя дадзеныя, дакладную назву ваеннага камісарыята, у якім студэнт складаецца на ўліку (яно напісана ў пасведчанні прызыўніка або ў ваенным білеце)).

Запоўненую картку з дакладнай інфармацыяй неабходна вярнуць у кабінет 317 (вул. Даўгабродская, 23/1) на працягу трох дзён з моманту атрымання.

Пасля прад'яўлення карткі з асабістымі дадзенымі кожны студэнт будзе адзначацца ў спісе. Студэнты, якія не сталі на вайсковы ўлік да 1 кастрычніка, будуць прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці.

Старастам груп 1 курса неабходна звярнуцца ў к. 317 (вул. Даўгабродская, 23/1) для атрымання картак на сваю групу.

ЗНАЙДЗІ СВОЙ ГУРТАЖЫТАК


Адрас: Курчатава 6

Як дабрацца:

ст.м. Малінаўка →
аўтобусы 96, 123
да прыпынку «Курчатава».

Група УК:

https://vk.com/hostel3_bsu



КАНТАКТНАЯ ИНФАРМАЦЫЯ

ВЫКАРЫСТОЎВАЙ
QR-КОД



АПЛАТА ЗА ПРАЖЫВАННЕ У ГУРТАЖЫТКУ БДУ У СІСТЭМЕ «РАЗЛІК» (АРИП)

1. выбраць пункт «Сістэма «Разлік» (АРИП);
2. выбраць паслядоўна ўкладкі: г. Мінск — Адукацыя і развіццё — ВНУ — БДУ — Па нумары студэнцкага;
3. увесці нумар студэнцкага (сума плацяжу будзе паказаная аўтаматам);
4. спраўдзіць карэктнасць інфармацыі;
5. здзейсніць плацёж.

! Квітанцыю аб аплаце варта раздрукаваць і захаваць. Аплата за пражыванне ў гуртажытку вырабляецца не пазней 22 колькасці кожнага наступнага месяца.

НЕ ХВАРЭЙ!

МЕДЫЦЫНСКАЯ ДАПАМОГА

33-Я ГАРАДСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ПАЛІКЛІНІКА

Тэлефон (даведка): +375 17 237 30 55

Тэлефон (рэгістратура): +375 17 331 20 46

Сайт: www.33gsp.by

Адрас: ст. м. Акадэмія навук, вул. Сурганава, 45К4

Час працы: пн.-пт.: 8.00-20.00, сб.: 9.00-15.00, вс.: выхадны

ФІЛІЯЛ 33-Й ГАРАДСКОЙ СТУДЭНЦКАЙ ПАЛІКЛІНІКІ

Адрас: вул. Дзяржынскага, 95 (гуртажытак БДУІР у студэнцкай
вёсцы)

МЕДПУНКТ МДЭІ ІМ. А.Д.САХАРАВА БДУ

Адрас: вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 300

Час працы: пн., чт.: 12.00-18.00, вт., ср., пт.: 9.00-15.00

(абед: 13.00-13.30)

COVID-19



Захаванне асноўных мер засцярогі ад каранавіруснай інфекцыі абавязкова. Па ўсіх пытаннях, якія тычацца пандэміі КАВІД-19, звяртайцеся ў дэканаты сваіх факультэтаў або ў медпункт.

МЕСЦА
ДЛЯ ЗАЎВАГ

ДАДАВАЙ НАШЫ СТЫКЕРЫ



ВЫКАРЫСТОЎВАЙ
QR-КОД



Рэспубліка Беларусь
220070
г. Мінск
вул. Даўгабродская, 23/1
тэл.: +375 17 397 99 79
тэл./факс: +375 17 378 99 53
e-mail: info@iseu.by